

Захванне балотаў наш і міжнародны клопат

У нашай краіне налічваецца 863 тыс. га балотаў у натуральным і блзкім да натуральнага стане. Асушаць іх забаронена.

— У снежне 2020 года уступіў у сілу Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ахове і выкарыстанні тарфяшчаў». Адна з яго асноўных задач — захаванне натуральных балотаў, — падкрэсліў Вггаль Каранчук.

У мэтах рэалізацыі новага Закона пры падтрымцы праекту ПРААН-ГЭФ «Ветландс» створана электронная база даных «Тарфяны Беларусі» (www.peatlands.by). Яе вядуць НПЦ па біярэсурсах і інстытут землекарыстання НАН Беларусі.

У рамках праекту «Ветландс» адбылося таксама паўторнае забалочванне вялізнага тарфяшча Жада на мяжы Шаркаўчынскага і Міёрскага раёнаў Віебскай вобласці.

Праведзены будаўнічыя работы для паўторнага забалочвання чатырох участкаў парушанага тарфяшча Ладава плошчай 3,3 тыс. га у Хойншым і Калшавіцкім раёнах Гомельскай вобласці. Прыём аб'екта адбудзеца сёлета. На гэтыя мэты прыцягнуты фінансавыя сродкі ўрада Рэспублікі Карэя. Каардынатар праекту — Мінпрыроды, выканаўца — грамадскае аб'яднанне «Зялёная эканоміка».

Плануецца прыняцце пастановы ўрады аб пераўтварэнні заказніка «Альмансю балоты» з па- велічэннем яго плошчы на 9,7 тыс. га (з 94,2 да 103,9 тыс. га). НПЦ па біярэсурсах рыхтуе праект сумеснага з украінскімі калегамі плану кіравання балотамі Альманы і Переаброды.

Пра новыя метады аднаўлення біятопаў раскажаў загадчык сектара міжнароднага супрацоўніцтва і навуковага суправаджэння прыродаахоўных канвенцый НПЦ па біярэсурсах Аляксандр Казулш. Так, завезеныя у Налібоцкую пушчу тарпанападобныя коні цяпер не даюць кармавым палям для зуброў зарастаць лесам, а турападобныя жывёлы

паядаюць хмызняк на лузе Пагост у пойме Прыпяці. Метад кіруемага выпальвання, якое праводзіцца ўзідку, дапамагае падтрымліваць нізінныя балоты ў адкрытым стане і папярэджаць пажары. На выпрацаваным тарфяніку Дакудаўскі, перад тым як падняць узровень вады, было пасеяна насенне балотных раслін. Навукоўцы спадзяюцца, што тыповае асаковае балота сфарміруецца тут праз пяць, а не праз 50 гадоў.

Аляксандр Казулш адзначыў:

— Адзін з важнейшых накірункаў работы — інвентарызацыі лесамеліяратыўных сістэм, якую на працягу чатырох гадоў праводзіць інстытут эксперыментальнай батанікі НАН Беларусі імя В. Ф. Купрэвіча. Разам з Міністэрствам лясной гаспадаркі ён падрыхтуе схему рацыянальнага выкарыстання гэтых сістэм.

Святлана Ішчанка

Источник: Родная прырода – 2021.

– (№2). – С. 5